

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Канануацкага Камітэту Саветаў БССР.

АДРЭС РЭДАКЦЫІ:
МЭНСК, роу вуліцы Ленінскай і Карла Маркса (2-гі Дом Саветаў).

ТЭЛЕФОНЫ: Рэдакцыя—№ 478.
Рэдактарыя—№ 769.

Матэрыял прымаецца—з 9-й да 3-1/2 гадз.
Новавыкарыстаныя рукапісы назда аўтарам не вярочаюцца.

КАНОТОРА: Мянск, роу вуліцы Ленінскай і Карла Маркса. Тэлефон № 244.
(2-гі Дом Саветаў).

ПАДПІСКА ПЛАТА:		ПЛАТА ЗА АВБЕСТЫІ:		ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦЫІ:	
Ва 1 месяц	— 60 к.	За разов паліграфіі і напісання тэксту	— р. 56 к.	За 1 аўтаграфіі	— 35 к.
Ва 3 месяцы	— 170 к.	За разов паліграфіі і напісання тэксту і р. 50 к.		За 30 калектывіна	— 15 к.
Ва 6 месяцы	— 320 к.	За разов паліграфіі і напісання тэксту і р. 50 к.		Бесплатна і чырографіі	— 15 к.
Ва 1 год	— 600 к.	Самалётна на 50 проц. даражэй.		За дожны аўтаграфіі	— 5 к.
Іншая даражэй	Імпамартаіа — 20 к.	Звыш тарафу борацца 10 проц. вышэй.		Публікацыя ЗАГОУ—3 руб.	
тэлефонна	— 10 к.				

ПАДПІСКА ПРЫМАЮЦА ў канторы газеты, на ўсё аддзяленне Беларускага Дэмакратычнага Выхадца і на ўсё імпам-тэк. паліграф. АВБЕСТЫІ ПРЫМАЮЦА ў канторы газеты: Мянск, роу Ленінскай і Карла Маркса (2-гі дом Саветаў).

9 ГОД ВЫДААННЯ.

у пятніцу, 13-ІУ, а 6 гадз. увечары ў залі пасяджэнняў ЦК КП(б)Б

— СКАЛІКАЕЦЦА —

НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ ЛІТАРАТУРНАЙ, МАСТАЦКАЙ І ТЭАТРАЛЬНАЙ КРЫТЫКІ.

На нараду запрашаюцца наступныя таварышы: Абрамчук, Сянкевіч, Жылуновіч, Шыпіла, Баліцін, Вансюрскі, Чарот, Шувейч-Граццянка, Лімановіч, Александровіч, Дудар, Мурашка, Давідовіч, Ашаровіч, Барашко, Купцовіч, Нейрашвіч, Каваль, Табайнін, Нацызсон, Шукайла, Яншэвіч, Матусаў, Міхайлаў, М. Гольдберг, Напавіч, Галкін, Вольскі, Аршанскі, Дунец, Адамовіч, Балабрыноскі, Гершон.

Сэкретар ЦК КП(б)Б ВАСІЛЕВІЧ.

Пачатак працы 3-е сесіі ЦВК ССР.

Сесія заслухала даклад т. Бруханова аб адзіным бюджэце на 1927-28 год.

БЮДЖЭТ ЗБАЛАНСАВАНЫ ў СУМЕ 6.035 МІЛІОНАў РУБ.—ВЯЛІКАЕ ЗЬМЯНШЭННЕ ВЫДАТКАў ПА АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ВЫДАТКАХ.—НА ГАСПАДАРЧЫЯ І САЦ. КУЛЬТУРНЫЯ ВЫДАТКІ ІДЗЕ ДЗЬВЕ ТРЭЦІ ўсяго БЮДЖЭТУ.

Уступная прамова т. Мусабенава

МАСКВА, 11-ІУ. 11 красавіка а 6 з палов. гадзіна увечары, у Андрэўскай залі Вялікага Крамлёўскага палаца адчынілася 3-я сесія ЦВК Саюза ССР 4 сьліку.

Імпеньне СССР да забеспэчэньня спалоку дэлаі ўсёх народаў. На жаль, як гэта наядна паказала, парыхтоўчалі сесія да жанеўскае канфарэнцыі аб разбурэньні, гэтым імпеньні СССР не знайшлі належнае спэчэньня ў большасці прадастаўленаму капіталістычным дзяржаў.

ДАКЛАД Т. БРУХАНАВА АБ АДЗІНЫМ БЮДЖЭЦЕ.

Потым з дакладам аб бюджэце СССР і саюзных рэспублік на 1927-28 год выступіў Нардын Камісар Фінансаў СССР т. Бруханав.

Прэзьянта сабе ўвагу толькі той факт, што сельска-гаспадарчы падаток у бугачым гаспадарчым годзе павысь наступіў у меншай частцы прыбытка на 10 мільянаў руб. у параўнаньні з мінулым годам. Гэта, а таксама бурны рост сельскае гаспадарчы падаток у апошнія гады прымусіў урад падаць на разгляд сесіі праект новага закону аб сель-гаспадарчым падатку.

У агульным выніку, калі выключыць з бюджэту прыбыткі ад транспарта і сувязі, дзе падатковыя прыбыткі ў бюджэце 1927-28 г. па сьведчэньні ўдзельнай вагае вышэйшэе на 3 проц. у той час, як перадакковыя прыбыткі ад дзяржаўных пазык на 3 а палов. проц.

Другую частку свайго дакладу тав. Бруханав прэзьянтае пытаньні дзяржаўнага кредыту.

З АБУДОЎ ДАЎЭСА ПАД ПРАС ГІЛЬБЭРТА.

ПРАЭКТ ЗЬМЕНЕ ПЛАНУ ДА ўЭСА ЗУСІМ НЕ ЗЬМЯНШАЕ РЭПАРАЦЫЙНАГА ЦЯЖАРУ ДЛЯ НАМЭЧЧЫНЫ.

РАЗЬМЕРКАВАННЕ ВЫДАТКАў.

Выдатковая частка бюджэту набу-дана ў адпаведнасьці з тымі задачамі, якія ставілі перад краем на шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Пытаньні 3-й сесіі ЦВК ССР.

Асноўнымі пытаньнямі трэці сесіі ЦВК ССР 4 сьліканьня будучэ дзяржаўнага аб бюджэце Саюзу і саюзных рэспублік на 1927-28 год і аб адзіным сельска-гаспадарчым падатку.

Бюджэты Саюзу і саюзных рэспублік мае для нас выключнае значэньне. Правільна складзены бюджэты і асабліва правільнае яго выкананьне адназначаюць перш за ўсё поўную дагаварнасьць насамрэч дзяржаўнага арганізму, правільнае разьвіцьцё нашага гаспадарча-культурнага жыцця, дадольнае палітычнае і эканамічнае ўзаемнае Саюзу на міжнародным фронце, і гэта агульнае таму.

Наш дзяржаўны бюджэты ў адноў ад бюджэту капіталістычных краін зьяўляецца поўным адрэжэньнем усёх галляў нашага дзяржаўнага жыцця. Па аб'ёмнасьці капіталістычных дзяржаў мы ні можам прасачыць, наколькі тая ці іншая частка дзяржаўнага арганізму расьпе ці прыходзіць у запавяд. Па гэтым бюджэце можна толькі ўбачыць, колькі капіталістычныя ўрады выдэлюць на паліцыю, жандармерню, армію і ўзброеныя, на ўтрыманьне дзяржаўнага апарату. У нашым дзяржаўным бюджэце, наадварот, дзесяць поўны мільянаў усёго жыцця Саюзу.

Прамасловаць, сельская гаспадарча, народная асьвета, сацыяльнае забеспэчэньне, наагул, усё выклікае сацыяльна-культурных патрэб насельніцтва, усё, што трэба для здэвальнасьці запэрававаньня і для абслухаваньня рабочых і сялян—усё гэта быць сродкі для сабе з дзяржаўнага бюджэту. Таму разгляд бюджэту і зьяўляецца асноўным пытаньнем сесіі ЦВК ССР.

КЛАСАВЫЯ КАНФЛІКТЫ ў НАМЭЧЧЫНЕ.

ЗАБАСТАВАЛІ МЭТАЛЭЎЦЫ ХЭМНІЦУ І ГАМБУРСНАГА РАЙ. ЁНУ. РЭФАРМІСТЫ САРВАЛІ СТАЧКУ САНСОНСІХ ДРУКАРОЎ.

БЭРЛІН, 11-ІУ. Пасля таго, як мэталісты Гамбургу і Гамбургскага раёну адхілілі працэйскую паставоўку адносна канфлікту, які ўзьнік на пытаньні аб заробтку, 9 красавіка пачалася забастоўка рабочых мэталэвае праміслоўсва ў Гамбургскім раёне; сёньня забаставалі мэталісты ў самым Гамбургу; ў забастоўцы ня прымаў ўдзелу толькі рабочыя судабудаўнічых прадпрыемстваў.

ДЭТЭРДЫНГ КАПУТОЎНЕ ПЕРАД НАФТАСЫНДЫКАТАМ ССР.

БЭРЛІН, 11-ІУ. Водзуг паведамленьня карэспандэнта «Бэрлінэр Тагесліт», у Гааге стала вядомым, што Нафтастындыкат ССР паведаміў кампанію «Рояль Дэтч Штэл» аб сваёй згодзе даставляць і вэвэску нафту па належных цэнах, бо сэвекі ўрад ня мае на ўвазе даваць амерыканскім фірмам манопольна на куплю сэвэскае нафты.

АДНАЗ РОП'У НА ВЫКЛІК ДЭТЭРДЫНГА.

ЛЭНІН. У адказ на абвешчанае ангельскім нафтавым фірмамі зьніжэньне цна, якое разглядэцца як выклік РОП'у (таварыства па продажы сэвэскае нафты ў Англіі), РОП аб-

АНТЫСАВЕЦКІЯ ВЫПАДЫ ФРАНЦУСКІХ РЭАКЦЫЯНЭРАЎ.

ПАРЫЖ, 11-4. Правыя газэты, каб зьвязіць перад выбарамі адназначыць за неўпарадкаванасць расейскага доўгу Францыі на дзел оў левэ-буржуазных партый, зьявілаюцца рэстрыя артыкулы аб працы франка-сэвэскае канфарэнцыі і аб далейшым лэсе гэтай палітыцы. Бурс у перадачцы прамісловых газэты «Сіт Жірэнд» напамінае, што ўра Равоўскім гаварылі, нібыта згода ўжо дасягнута, у той час як на справе гэта быў толькі «фінансавы манэр». Бурс зьвязьку пацігнуў да Моноі, завараччы, нібыта СССР «мае імперыялістычныя нахілі і парыхтоўвае прорушыць капіталістычнага ствэту, асабліва Францыі і Англіі. «Пці Парыжэны» заварае, што СССР

ПРАЦЭС ГРАМАДЫ.

Арыштаваныя беларускія кааператары ў якасьці сэвэдкаў.—Сэвэдкі-агенты ахранні асарамаліліся

ВАРШАВА, 11-4. Пасля сэвэточнага перапынку адноўлена слуханьне справы Грамады. На 27 дзень працэсу былі прыведзены з астрого ў якасьці сэвэдак 4 зьянвальныя, якія мелі даць асьведчэньне да беларускага кааператывнага руху. Суд распачынае бухгалтарскую экспэртызку нгі Беларускага банку.

Адначасна цягнуўся допыт сэвэдак абвінавачаньня. На 28 дзень працэсу суд выклікае сэвэдак, але выклікае, што некаторыя з іх не зьявіліся, бо знаходзяцца ў СССР, а адзін—у Аргэнтыве. Водзуг слоў сэвэды Вяліноска (тайнага агента на сходзе Грамады, у якім браў ўдзел абвінавачаны Давідовіч) апошні заявіў, што дэпутат Матла заклікаў да арганізацыі баявых дружын, каб нападаць на чыноўнікаў, псаваць тэлеграфныя правады, масты і казармы. Давідовіч абяцаў, што зброю дасьць суседняя дзяржава.

Абаронца Гонігвіль пытаецца ў сэвэды, хто даваў яму інфармацыю аб ролі дэпутата Матлы: вышэйшыя чыноўнікі ці назначаныя асобы. Старшыня здыме гэтак запытаньне. Тады Гонігвіль растлумачае, што для яго маюць значэньне на прозьвішчы чыноўнікаў, а іх ранг. Пракурор заявіла, што, як яму вядома, другое адзельнае гештапа (разьведка) карыстаецца ня толькі тымі асьвэдаміцелямі, што лічацца на службе, але і іншымі, і таму пракурор лічыць прозьвішчы такіх агентаў дзяржаўнаму тайнаму і патрабуе адхіліць запытаньне абароны. Гонігвіль патрабуе запісаць растлумачэньні пракурора ў пратакол. Суд адмаўляецца.

Сэвэдка Цыромік заявіла, што абвінавачаныя Лабунка раў яму охачы ў СССР, дзе ён зможа зарабляць грошы і жыць, як вольны чалавек. Сэвэдка ўпаўнава, што ён чуў аб абвінавачаных Лабунка, што Польшча зьяўляецца «сэзонна дзяржава».

Абаронца Гонігвіль патрабуе, каб сэвэдка паказаў сьрод падсудных абвінавачанага Лабунка. Сэвэдка падышоў да лаўкі падсудных, але не пазнае Лабунка.

У Саюзе ССР.

Тэкстыльшчыцы на прэрднім флянзе сацыялістычнага будаўніцтва.

МАСКВА, 10-4. 10 красавіка адбылася нарада тэкстыльшчыц-агентаў пасля зачыньня 8-га ўсэаўсознага азебу рабочых тэахтыльнае праміслоўсва. Народа за-суджаа даклад тав. Аршыноў (назваўся тав. Цы УсёКП(б) аб умгьненіях работніц у партыю, пашырэнні сьсеткі азебу і вылучэньні рабочых на адкавоў гаспадарчучу і тэахтыльную працу.

Нарада гарача сьлікала Кляру Цёткіна, якая вітала тэкстыльшчыц ад імя міжнароднага жаночага сэкрэтарыяту пры выклікае Камітэтару.

БЭЗГАСПАДАРНАСЬЦЬ НА МАКЕЎСІНІ КАМБІНАЦЕ.

СТАЛІНО, 10-4. РСІ выкрыла безгаспадарнасьць на Макеўскім камбінаце. Калі завод патрабава было паўтара мільёны штук прэды, дзе замест таго, каб купіць яе ў Луганску на 35 руб. за тысяччу, камбінат купіў праду на румынскай граніцы на 65 руб. за тысяччу. Прагэтым кушэнае прэда зьяўляецца ўжо ўжыванаю. Макеўскі камбінат, трымаючы ў Харнаве ўпаўнаважанага Бродкага, не даглядзеў, што ён намастаў да вымарстоўнаў вадкіліс сумы. Апроч таго, Бродскі растрэпціў 13 тысяч руб.

САМАЛЭТЫ НА СРОДКІ ПРАЦОЎНЫХ ГРУЗІІ.

ТБІЛІС, 9-4. Сёньня на аэрадроме адбылася ўрачыстая перадача самалётаў «Тыфіліскі пралетарыі» і «Праф-саюзам Грузіі» Каўкаскай арміі. Самалёты набуваныя на сродкі рабочых і слухачых Грузіі.

Занаўнаская чыгунка пад вадою.

ТБІЛІС, 9-4. Паўдэвая лінія За-наўнаскае чыгункав асале палама ахоплена разьвіцьцём. Тэлефоннае сувязь на паўдэвым вучастку перарвана. Рух на паўдэвым вучастку Закаўнаскіх чыгункав уадсца аднавіць не рана, як прэды пачэ дэён.

Дзікае зайбствэ.

ВЯТКА, 12-4. У свой час паведа-дзяла пра выкліканы на сваёй дэ-васны выпадак у Селіўскай воласці Шчаглова навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

Гэткі дзімі справа Шчаглова раз-глядэлася ў губэрскім судзе. У часе суду выявілася яшчэ адна прычына падвойнага зайбства: Шчаглоў бласяў што парабка ўзымаў проці яго 10к Славадзкога навету: аб зайбстве кула-кушэ Шчагловым парабка і служкі з мэтаю адабраць выплачаны ім заробаток.

